



**Рэестр асноўных платных паслуг,  
аказваемых насельніцтву на 01.02.2023 года  
згодна прэйскурантаў коштаў**

№	Найменне паслуг	Кошт, руб., (с ПДВ)
1	Вада, 1 м <sup>3</sup> (тарыф, субсідаваны дзяржавай)	1,3456
2	Вада, 1 м <sup>3</sup> (тарыф, які забяспечвае поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных выдаткаў)	1,3456
3	Каналізацыя, 1 м <sup>3</sup> (тарыф, субсідаваны дзяржавай)	1,1312
4	Каналізацыя, 1 м <sup>3</sup> (тарыф, які забяспечвае поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных выдаткаў)	1,2647
5*	Ўстаноўка 1 хамута д. да 50 мм. у калодзежы	42,71
6*	Ўстаноўка 1 хамута д. да 100 мм. у калодзежы	46,15
7*	Ўстаноўка 1 вентыля (шаравога крана, абратнага клапана) д. да 20 мм.	27,47
8*	Бягучы рамонт 1 вентыля д. да 20 мм.	20,67
9*	Замена 1 засаўкі д. да 50 мм. на трубаправодзе	81,84
10*	Гідраўлічнае выпрабаванне напорнага трубаправода з ПЭВД д. да 32 мм. (на 100 м. п.)	60,64
11*	Прамыванне 1 дамавога ўводу з дэзінфекцыяй	62,68
12	Адпампоўка адстойніка (№8987-1, 4 м <sup>3</sup> )	43,21
13	Адпампоўка адстойніка (№47-50, 7,5 м <sup>3</sup> )	63,06
14	Адпампоўка адстойніка (№78-12-1; 4,5 м <sup>3</sup> )	49,50
15	Вымярэнне супраціву заземляльных прылад (1 кантакт)	19,80
16	Праверка наяўнасці ланцуга паміж заземліцелем і заземляльнымі элементамі (1 кантакт)	2,82
17	Вымярэнне супраціву ізаляцыі на разныя віды электраабсталявання напругай да 1000 В (1 вымярэнне)	14,64

№	Найменне паслуг	Кошт, руб., (с ПДВ)
18	Выпрабаванне ланцуга "фаза-нуль" в электраустаноўках да 1 кВ с глухім заземленнем нейтралі (1 вымярэнне)	3,66
19	Аўтакран 1 км прабегу	1,52
20	Аўтакран 1 м/гадзіна	53,35
21	Экскаватар 1 м/гадзіна (у залежнасці ад рэжыму працы)	от 41,57 до 71,28
22	Трактар МТЗ-80 № 05-06 1 м/гадзіна (у залежнасці ад рэжыму працы)	от 40,01 до 46,01
23	Устаноўка вадамера (на 1 шт.)	от 100,00
24	Устаноўка вадамера (на 2 шт.)	от 180,00
25	Устаноўка вадамера (на 4 шт.)	от 310,00
26	Лабараторны аналіз вады на вызначэнне колькасці агульных і терматалерантных каліформных бактэрыяў метадам мембраннай фільтрацыі без пацвярджальнага тэсту	12,16
27*	Замена гнуткай падводкі да санітарнага прыбора (1 шт.)	4,48
28*	Змена ПВХ шланга для змяшальніка (1 шт.)	7,05
29*	Змена вентыляў на стаяках водазабеспячэння (1 шт.)	11,13
30*	Змена ўчастка водаправодных труб дыяметрам да 15 мм. (1 м.)	6,78
31*	Прачыстка трубаправодаў ўнутранай каналізацыі (1 м.)	2,72
32*	Змена змяшальніка для ванны (1 шт.)	17,64

\* Кошт працы аўтатранспарту (за 1 км. прабегу, 1 м./гадзіну), матэрыялаў спаганяецца дадаткова

Начальнік ПЭА



Е.А. Мяць